



ФАНФАРЫ ВІЦЕБСКА

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Як тут не павіншаваць ад усяго сэрца нашых артыстаў — і Рамана, якога ніколі не збянтэжыў вызначаны лёсаваннем «чортавы» 13-ы нумар і які ў кожным туры наспяваў на чатыры «дзясяткі», і Ангеліну, якая ўпершыню ў гісторыі конкурсу выканала песню на фарэрскай (!) мове — думаецца, многія менавіта пасля гэтага спыталі ў «Гугла», дзе знаходзяцца Фарэрскія астравы, на якіх нароўні з дацкай гучыць гэтая рэдкая мова. Безумоўна, планка на юбілейны трыццаты конкурс, які мае адбыцца налета, пастаўлена высокая — але тым цікавей будзе чакаць «Славянскага базару ў Віцебску — 2021»... А пакуль падвядзем вынікі сёлетняга культурнага форуму, які ўжо стаў часткай найноўшай гісторыі.

У нядзелю, 19 ліпеня, адбылося феэрычнае закрыццё XXIX Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», у якім бралі ўдзел прадстаўнікі 23 краін свету. Сёлета ў афіцыйнай праграме было ўсяго толькі чатыры фестывальныя дні. Але, напэўна, нездарма кажуць, што сцісласць — сястра таленту. Галоўнае, што непаўторныя «базарныя» атмасфера, настрой, разнастайнасць падзей — усё гэта засталася. Як і ў мінулыя гады, было весела і цікава. Сёлета, з улікам нюансаў арганізацыі маштабнай культурнай акцыі падчас пандэміі, фэст стаў грандыёзным святам на адкрытым паветры.



Уладальнік 1-й прэміі конкурсу Уладзімір СЯРКО (Расія) узнагароджаны дыпламам Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі.

Парк сямейнага адпачынку, дзе калісьці праводзілі лёсаванне ўдзельнікаў дзіцячага конкурсу, стаў новым месцам правядзення канцэртаў, конкурсаў, забаўляльных мерапрыемстваў. Упершыню на фестывалі ўвялі ў практыку начныя кінапаказы беларускіх кінастужак. А ратавальнікі, чаго раней у рамках «Славянскага базару» таксама не было, прадэманстравалі сваё майстэрства ў гарадскім парку на берагах ракі Віцьба.

Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі былі конкурсы артыстаў.

Журы на XVIII Міжнародным дзіцячым музычным конкурсе «Віцебск-2020» узначальваў Аляксандр Саладуха. Гран-пры і 5000 долараў атрымала 14-гадовая мінчанка Ангеліна Ламака — і як пераможніца выступала на кан-

«Віцебск-2020» узначальваў Алег Газманаў. Карэспандэнт «Звядзды» пацікавіўся ў галоўнага суддзі: ці не трэба ўвесці, як на «Еўрабачанні», паралельнае галасаванне прафесіяналаў і глядачоў? Тым больш што аднойчы на «Славянскім базары» падобнае ўжо было — падлічвалі і званкі тэлеглядачоў. Народны артыст Расіі адказаў: асабіста ён не лічыць, што так трэба рабіць, бо ўзровень прафесіяналізму лепш можа ацаніць прафесіянал: спявак, кампазітар, акцёр.

А заслужаная артыстка Беларусі, член журы Іна Афанасьева пагадзілася з думкай, што, напэўна, прыз сімпатый глядачоў можна было б вызначыць і ўручаць «пераможцам па версіі народнага журы»...

На жаль, сярод суддзяў не было Вахтанга Кікабідзе. Як растлумачылі яго калегі, адсутнічаў ён таму, што з Грузіі немагчыма было даляцець у Беларусь, — «дзякуй» за гэта пандэміі.

Паўторымся: прадстаўнік Беларусі, 23-гадовы Раман Волазнеў, заяваў Гран-пры (20 тысяч долараў), а ў дадатак і спецыяльную ўзнагароду імя Уладзіміра Мулявіна «За найлепшае ўвасабленне нацыянальнай тэмы, высокае выканальніцкае майстэрства».

1-ю прэмію (15 тысяч долараў) атрымала ўкраінская спявачка Эліна Івашчанка. Лаўрэат 2-й прэміі (10 тысяч долараў) — Караліна Лындэ з Літвы. 3-ю прэмію (5 тысяч долараў) падзялілі спявачка з Босніі і Герцагавіны Івона Адзіці і Хансултан з Казахстана. Спецыяльны прыз Прэзідэнта Беларусі «Славянская надзея» — у Эліны Івашчанкі. А канкурсантцы з Расіі Алене Фрэйман уручылі спецыяльны прызы Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі і міждзяржаўнай тэлерадыёкампаніі «Мір».

У Віцебску і сёння яшчэ можна адчуць фестывальную атмасферу, зазірнуць у гандлёвыя пункты і кавярні пад адкрытым небам. Дарэчы, скептыкі прагназавалі, што ў горадзе будзе малалюдна. Але натоўп па-ранейшаму быў, асабліва ў пятніцу і суботу пад вечар. Фестывальная сталіца, нібы магніт, прыцягвае артыстаў і публіку, нягледзячы ні на якія абставіны...

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота БелТА.



цэрце закрыцця «Базару». 1-я прэмія і 3000 долараў — у Крыстэласа Кэруліса з Літвы. 2-я прэмія была падзелена: па 1000 долараў і ўручылі яе Жасмін Тлеўмбетавай з Казахстана і Уладзіміру Сяркову з Расіі. 3-я прэмія ператварылася ў дзве па 500 долараў: грошы гэтыя атрымалі Багдана-Б'янка Вістэрнічану (Малдова) і Настасся Мартынюк (Украіна).

Ангеліна Ламака і Уладзімір Сяркоў сталі таксама ўладальнікамі спецыяльных прызоў Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі як найлепшыя выканаўцы брацкіх дзяржаў.

Журы XXIX Міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні



ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «Райагропромэнерго» (УНП 700003443) в лице ликвидатора Осипенко А. Г., тел. +375 29 155-37-27.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 31 августа 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.

Предмет торгов –

Здание многофункциональное,
с инв. № 710/С-74354 г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188,
Здание котельной,
с инв. № 710/С-2705 г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/1,
Здание распределительного устройства,
с инв. № 710/С-74953 г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/2.

Начальная цена предмета торгов – 140 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг торгов – 5%, задаток – 10% от начальной цены предмета торгов. Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 155-37-27.

Для участия в торгах необходимо в срок с 23.07.2020 г. 09.00 по 28.08.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее десяти рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звезда» от 01.07.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Столбцовского филиала Минского облпотребобщества (продавец)

проводит повторный открытый аукцион

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА № 172

(составные части и принадлежность: 2 склада, уборная) с инв. № 622/С-17995, общей площадью 94,6 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 625482809601000120 площадью 0,1350 га (право аренды по 07.03.2070) по адресу: Минская область, Столбцовский район, Литвенский с/с, аг. Рочевичи.

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: ограничения прав на земельные участки, расположенные на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона ручья № 2 пл. 0,1350 га), охранный зона электрических сетей, напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0067 га, охранный зона газораспределительной системы, пл. 0,0033 га.

Начальная цена с НДС (20%) – 25 000,00 бел. руб. (задаток 10% от начальной цены – 2 500,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rtt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звезда» от 02.06.2020. Аукцион состоится 03.08.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 31.07.2020 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17. УНП 600037767.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Республиканского унитарного предприятия «Минскавтодор-Центр» (продавец)

проводит повторный открытый аукцион

ПО ПРОДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ КОНТОРЫ

(линейной дорожной дистанции № 662 филиала «ДЭУ № 66») с инвентарным номером 633/D-5080, общей площадью 55,9 кв. м, расположенного в здании блокированного жилого дома с инвентарным номером 633/С-6694 по адресу: Минская область, Мядельский район, г. п. Свирь, ул. Советская, 14-4 (далее – Объект).

Начальная цена без НДС – 2 200,00 бел. руб. Цена снижена на 80%. Задаток 10% от начальной цены – 220,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорены в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов www.rtt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звезда» от 12.11.2019, 24.06.2020. Аукцион состоится 04.08.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.08.2020 до 16.00 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17. УНП 190638747.